

# пераклады

пераклады

Джон Дон



...Я распрануўся для цябе адной.

Саромеешся – то накрыйся мной...

## Разъвітаньне, што забараняе тугу

Жаночая вернасьць

Мяне кахаеш цэлый паўдня!  
А што як зяўтра – здрада і хлусьня?  
Што скажаш мне? Што верная, таму  
Што здрадзіла пакуль мне аднаму?  
Што мы былі ня тыя, як цяпер,  
Калі давалі клятвы напавер?  
Што вернае каханьне – люты зъвер?  
Што толькі съмерць разлучыць (але сон –  
Як скон, бо съмерць падобная да сну),  
І ўся любоў памрэ за ноч адну?  
Што здрада і мана жывуць спакон  
Вякоў, таму няма тваёй віны:  
Мы ўсе – ахвяры здрады і маны?  
Але ці стану дакараць дарма,  
Бо пэўнасці няма  
Ў пытаньнях вернасьці і здрады:  
Мо зяўтра сам я здрадзіць буду рады?

Пераклад  
з ангельскай –  
Андрэя  
ХАДАНОВІЧА.

## Блыха

Зірні, у гэтай скочкі на съцяне  
 Ёсьць тое, ў чым адмовіла ты мне!  
 Піла з мяне, а потым, уяви,  
 Пакаштавала і тваёй крыві,  
 Замест адной, напіўшыся дзъвюма.  
 Але кровазъмяшэнья тут няма,  
 Ні ганьбы, ні распусты, ні граху:  
 Кроў, што не дасталася жаніху,  
 Патрапіла ў маленъкую блыху.

Спыніся, неразумнае дзіця,  
 Не абрывай майго – твойго! – жыцьця,  
 Бо гэтая блыха ёсьць я і ты,  
 І нашае любові храм съвяты,  
 І ложак, дзе тваім бацькам на злосьць  
 Спачылі мы і нашая мілосьць.  
 Мы – болей чым сям'я: загіну я,  
 І самагубствам будзе съмерць твая.  
 Забойства – грэх, а ў храме – утрай!

Бязълітасная! Выбухнуў твой гнеў,  
 Пазногаць ад крыві пачырванеў.  
 У чым яе злачыства, апрача  
 Крыху крыві з каханага пляча?  
 Ты кажаш, каб ня браў да галавы,  
 Бо кожны з нас здаровы і жывы.  
 А я дык зънемагаю пакрысе,  
 І мой імпэт бяды не прынясе:  
 Ня больш, чым кроў, зъмяшаная ў блысе!

## Ідуchy ў ложак

Хутчэй да справы, госьця дарагая!  
 Бяз працы, як ад стомы, зънемагаю –  
 Нібы ваяр, што не ўступае ў бой,  
 Хоць бачыць ворага перад сабой.  
 Скінь гэты пас, зіхоткі, як сузор’е,  
 Што зъзяе незалежна ад надвор’я.  
 Пасыля нагруднік. Так яму, здымі,  
 Бо любавацца не дае грудзьмі!  
 А потым расшнуруйся – на дарожку,  
 Якая праста прывядзе да ложку.  
 А вось і чорнай зайздрасьці прадмет –  
 Бо я яму зайздрошчу! – твой карсет.  
 Паўзе сукенка з плеч – спаўзае гэтак  
 Цень ад пагорку з лугавіны кветак.

Здымі вянец, каб не хаваў красы:  
Твая карона – самі валасы.  
Скінь туфлікі хутчэй, бо толькі босы  
Ступае на любоўныя нябёсы.  
Нібы анёл, што ў беліні адзеж  
Сыходзіць да людзей, у Рай вядзеш,  
Што мусульманам дадзены па съмерці.  
Гавораць, носяць белае і чэрці,  
Ды вусыцішы няма – зірні сама –  
Не валасы, а плоць стаіць тарчма...  
Рукамі вандраваць прашу дазволу  
Паміж і за, і перад, і наўкола.  
Мой вечны скарб, імперыя мая,  
Краіна, дзе ўладар адзіны – я,  
Дзяржава, дзе пакліканы ў цары я,  
Амерыка – і я цябе адкрыю.  
Мне твой палон – свабода на вякі,  
Кладу пячатку дотыкам рукі.  
Аголенаю будзь! Хіба ж надзела  
Душа твая апратку? Так і цела.  
У дыяментах з ног да галавы,  
Як Аталанта з яблыкамі, – вы  
Падманваеце нас усім, што звонку.  
Ды толькі дурні любяць абалонку.  
Ці ж рамай ачароўвае абраз?  
Так і жанчыны спакушаюць нас  
Тым, што глыбей, і толькі дылетанты  
На вокладку мяняюць фаліянты.  
Хутчэй адкрыйся мне, як чытачу;  
Як павітуха, знаць цябе хачу!  
Скінь белую кашулю, строй астатні,  
Адно няяннасьць не хавай у шатні:  
Я распрануўся для цябе адной.  
Саромеешся – то накрыйся мной.

### Мой рахунак

З учорашняга дня я дваццаць год  
Ня мог у твой паверыць адыход.  
Год сорак трызыніў той, якой няма;  
І сорак верыў: вернешся. Дарма.  
У плачы сотня год, ва ўздыхах – дзьве,  
І тысячу – ні думкі ў галаве,  
Апроч як пра цябе, ды пакрысе  
Праз тысячу забыў я іх усе.  
А боль і паслья съмерці не патух.  
Я мёртвы й несъмяротны: помніць дух.

### Развітаньне, што забараняе тугу

Як праведнік сваёй пары  
Шапне душы: “Ляці дадому!”,  
І завагающа сябры:  
Жывы ці мёртвы – невядома,

Так мы, расстаўшыся бяз сълёз,  
Мілосьці не атруцім смуткам:  
Ці ж аддамо супольны лёс  
На ганьбаваньне брудным чуткам?

Калі хістаецца зямля,  
Трасуцца з жаху малаверы,  
Ды не палохает здаля  
Нябачны зрух нябёснай сферы.

Зямных любоўнікаў трасе  
Ад страху змарнаваць кахраньне,  
Бо іх пачуцьці пакрысе  
Разлука вынішчыць дазваньня.

А мы з табой каҳаем так,  
Што душы праз гады разлукі  
Мацнейшыя за вуснаў смак  
І прагнія любошчаў руکі.

Бо нашых душаў больш ня дзъве,  
А – зылітак золата адзіны,  
Якога ўдар не разарве,  
А толькі вытанчыць пласьціну.

Як ножкі цыркуля, мы круг  
З табою крэсьлім, дарагая;  
І хоць адна на месцы, рух  
Няўзнак ёй надае другая.

Адна ў сярэдзіне знарок,  
Але скілілася ў чаканьні,  
Каб чуць тае, далёкай, крок  
І выпрастацца на спатканьні.

Будзь мне апораю ў хадзе,  
Каб на кругох ня скібіў квола,  
І шлях зваротны прывядзе  
Туды, дзе пачынаў я кола.

